

Заява
на выдачу пасведчання на вяртанне
ў Рэспубліку Беларусь
Заявление
на выдачу свидетельства на возвращение
в Республику Беларусь

фотаздымак
фотография

Запаўняць друкаванымі літарамі
Заполнять печатными буквами

У сувязі з адсутнасцю сапраўднага дакумента для вяртання ў Рэспубліку Беларусь прашу выдаць мне пасведчанне на вяртанне ў Рэспубліку Беларусь. Аб сабе паведамляю наступнае:
В связи с отсутствием действительного документа для возвращения в Республику Беларусь прошу выдать мне свидетельство на возвращение в Республику Беларусь. О себе сообщаю следующее:

Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку / Фамилия, собственное имя, отчество		Дата нараджэння / Дата рождения													
		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Дзень</td><td>Месяц</td></tr></table>			Дзень	Месяц	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Год</td></tr></table>					Год			
Дзень	Месяц														
Год															
Месца нараджэння / Место рождения		Грамадзянства / Гражданство													
Адрас месца жыхарства ў Беларусі / Адрес места жительства в Беларуси		Тэлефон Телефон													
Месца працы, пасада і адрас / Место работы, должность и адрес		Тэлефон Телефон													
Дзе і калі быў аформлены пашпарт / Где и когда был оформлен паспорт															
Дата выезду з Беларусі Дата выезда из Беларуси	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Дзень</td><td>Месяц</td></tr></table>			Дзень	Месяц	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Год</td></tr></table>					Год				Мэта паездкі Цель поездки
Дзень	Месяц														
Год															
Абставіны адсутнасці сапраўднага дакумента для выезда за мяжу (страта пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь ці іншага дакумента, які засведчвае асобу (для асоб без грамадзянства, якія стала пражываюць у Рэспубліцы Беларусь), іншыя абставіны, якія з'яўляюцца падставай для выдачы пасведчання) / Обстоятельства отсутствия документа для выезда за границу (утрата паспорта гражданина Республики Беларусь или иного документа, удостоверяющего личность (для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь), иные обстоятельства, являющиеся основанием для выдачи свидетельства)															
Адрас месца жыхарства ў _____ / Адрес места жительства в _____ (краіна знаходжання) (государство пребывания)		Тэлефон Телефон													
Сваякі ў Беларусі (ступень сваяцтва) Родственники в Беларуси (степень родства)	Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку Фамилия, собственное имя, отчество	Дата нараджэння Дата рождения	Адрас месца жыхарства ў Беларусі і нумар хатняга тэлефона Адрес места жительства и номер домашнего телефона												
Подпіс / Подпись		Дата запаўнення Дата заполнения	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Дзень</td><td>Месяц</td></tr></table> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Год</td></tr></table>			Дзень	Месяц					Год			
Дзень	Месяц														
Год															